

АНЛАЙН-РЭСУРСЫ ДЛЯ ПРАВЕРКІ ПРАВІЛЬНАСЦІ БЕЛАРУСКАГА МАЎЛЕННЯ

Няверава А.П.

*Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі
Мінск, Рэспубліка Беларусь*

Албут А.А. – ст. выкладчык

Дадзеная праца змяшчае ў сабе карысную інфармацыю пра рэсурсы, якія дазваляюць камфортна і без памылак карыстацца беларускай мовай і працаваць на ёй. А таксама паказвае плюсы і мінусы выкарыстання кожнага з прыведзеных рэсурсаў.

Зносіны ў сацыяльных сетках сталі неад'емнай часткай жыцця сучаснага чалавека. Незалежна ад роду дзейнасці, людзям даводзіцца сутыкацца са зносінамі ў інтэрнэце. І калі б гэтыя зносіны абмяжоўвалася толькі асабістымі стасункамі, то можна было б заплюшчыць вочы на пунктуацыйныя і граматычныя памылкі, але на дадзены момант цяжка ўявіць сабе працоўныя і дзелавыя адносіны, якія не прадугледжваюць інтэрнэт-зносіны. У сувязі з гэтым становіцца актуальнай праблема правільнасці маўлення. Мэта дадзенай работы – выявіць найбольш карысныя і зручныя сэрвісы для праверкі пісьменнасці.

Падчас работы былі вывучаны наступныя онлайн-сэрвісы для праверкі маўлення: электронная энцыклапедыя Slounik.org, электронны руска-беларускі, беларуска-рускі і тлумачальны слоўнік Skarnik.by, электронны партал Pravilna.by.


Электронная энцыклапедыя – гэта сэрвіс, які змяшчае набор наступных слоўнікаў: тлумачальныя, этымалагічныя, гістарычныя, руска-беларускія, беларуска-рускія, слоўнікі беларускай навуковай тэрміналогіі, англійска-беларускі і інш.

Рэсурс Skarnik дазваляе хутка перакласці неабходныя словы з рускай мовы на беларускую і наадварот, акрамя гэтага, ён дазваляе зразумець лексічны сэнс слова.

Адзіным недахопам гэтых двух парталаў можна лічыць той факт, што перакладаць можна толькі адно слова, што запавольвае працу ў цэлым. Аднак з гэтым можна змірыцца, бо гэтыя сэрвісы не пазіцыянуюць сябе як парталы-перакладчыкі, а з'яўляюцца анлайн-версіяй слоўнікаў, прычым акадэмічных, нарматыўных.

Электронны партал Pravilna.by – гэта праект, у якім змяшчаецца інфармацыя аб усіх правілах, якія адпавядаюць тэксту Закона "Аб правілах беларускай арфаграфіі і пунктуацыі" ад 23 ліпеня 2008 г.

Як прыемны бонус можна лічыць ветлівы інтэрфейс дадзенага партала, які сустракае карыстальнікаў словамі «Створана з любоўю і павагай ды роднай мовы» (малюнак 1).



Малюнак 1 – Скрыншот з сайта <https://pravilna.by/>

Кажучы пра працоўныя моманты, нельга не ўлічыць той факт, што большасць людзей з'яўляюцца карыстальнікамі Microsoft Word, у якім ёсць зручная і карысная функцыя праверкі маўлення. Аднак у стандартных наладах праверка беларускай мовы не прадугледжана, таму будзе карысна ўсталяваць сістэму праверкі арфаграфіі, якая дапаможа зрабіць працу за камп'ютарам хуткай і больш эфектыўнай. Такая распрацоўка была створана складальнікамі корпуса беларускай мовы.

Адной з галоўных вартасцей прыведзеных сэрвісаў з'яўляецца тое, што яны пастаянна абнаўляюцца, а такім чынам, інфармацыя, якая змяшчаецца там, заўсёды актуальная.

Спіс выкарыстаных крыніц:

1. Электронная энцыклапедыя [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : <http://www.slounik.org/>. – Дата доступу : 15.04.2020.
2. Скарнік [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : <https://www.skarnik.by/>. – Дата доступу : 15.04.2020.
3. Правільна! [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : <https://pravilna.by/>. – Дата доступу : 15.04.2020.
4. Беларускі N-корпус : праверка арфаграфіі [Электронны рэсурс]. – Рэжым доступу : <https://bnkorporus.info/download.html>. – Дата доступу : 15.04.2020.